

4 лютага ў Нацыянальной бібліятэцы Беларусі адбылася ўрачыстая прэзентацыя Дзяржаўнага рэестра кніжных помнікаў Рэспублікі Беларусь. База дадзеных аб найкаштоунейшых артэфактах кніжнай спадчыны краіны цяпер даступная ў Сеціве на партале Нацыянальнай бібліятэкі па адрасе kp.nlb.by. Дзякуючы ёй кожны ахвочы можа бліжэй пазнаёміцца з найбольш выдатнымі беларускімі старадрукамі і рукапісамі альбо самастойна пайдзельнічаць у стварэнні іх максімальна поўнага спіса.

Антон РУДАК

Генеральны дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Раман Матульскі падкрэсліў, што ў падначаленай яму ўстанове тыя ці іншыя новыя інфармацыйныя рэсурсы презентуюць ледзь не штотыдзень, але Дзяржаўны рэестр у іх шэрагу займае надзвычайнае месца — яго акурат можна лічыць галоўным з рэурсаў такога кшталту, бо ў ім адлюстраваныя самыя каштоўныя кнігі, якія захоўваюцца ў нашай краіне.

Нацыянальная бібліятэка з моманту заснавання вядзе рэестр “Нацыянальная бібліографія”, які змяшчае ўсе выданні, што выходзяць у свет у Беларусі. Як правіла, у яго штогод трапляюць амаль 99 працэнтаў кніг, якія выйшлі на працягу года, а апошні працэнт выданняў паступова ўключае пазней. Гэта надзвычай высокі паказчык, які сведчыць як аб паспяховай работе супрацоўнікаў бібліятэкі, так і аб адказным стаўленні беларускіх выдаўцоў, якія супольна прыкладаюць усе намаганні, каб звесці аб кніжнай спадчыне пастаянна збіраціся і агульняцца. Прытым адметна, што бібліятэкам краін-суседзяў у аналагічныя тэрміны ўдаецца сабраць інфармацію максімум аба палове выданняў. Паступова наспела патрэба і ў рэестры, які ўлічваў бы найбольш каштоўныя кнігі і калекцыі, што захоўваюцца ў Беларусі.

## АХОЎНЫ СТАТУС КНІГІ

Паводле Кодэksа аб культуры Рэспублікі Беларусь, кніжнымі помнікамі лічачца рукапісныя кнігі альбо друкаваныя выданні, якім нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, або якія з'яўляюцца рэдкімі ці каштоўнымі дакументамі і маюць адметныя гістарычныя, навуковыя, мастацкія або іншыя вартасці. Задача Дзяржаўнага рэестра кніжных помнікаў Рэспублікі Беларусь — улічыць усе выданні таго кшталту, якія захоўваюцца ў бібліятэках, музеях, архівах, іншых дзяржаўных і прыватных установах. Рэестр мусіць таксама зрабіцца асновай для папаўнення Дзяржаўнага спісу гісторыка-ку-

шлі ў Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў. Яна таксама выказала спадзяванне, што работа па на-паўненні рэестра будзе спрыяць наданню кніжным помнікам ахоўнага статусу.

## ВІРТУАЛЬНАЕ ЗЛУЧЭННЕ КНІГАЗБОРУ

Кіраўнік рабочай групы па стварэнні рэестра, намеснік генеральнаага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі, дырэктар па навуковай работе і выда-вецкай дзейнасці Аляксандар Суша адзначыў, што ў Беларусі існуюць музейныя установы, у фондах якіх захоўваюцца нават больш кніжных помнікаў,

невялікіх населеных пунктах — у якасці прыкладу можна згадаць Гудзевіцкі дзяржаўны літаратурно-краязнаўчы музей у Мастоўскім раёне Гродзенскай вобласці. Таму ідэя аўяднання інфармацый аб беларускіх старадруках на агульнацянальным узроўні наспівала даўно.

## КРЫТЕРЫИ ЭТЫКІ ДА МЕСЦА ПАХОДЖАННЯ

Практыка захавання кніжных помнікаў на працягу гісторыі зазнавала істотныя змены ў розныя эпохи. Некалі лічылася, што найлепей забяспечыць ахову кніжнай спадчыны можна толькі цэнтралізавана, сабраўшы ўсе

рэктарыстыках, наяўнасці дэфектаў альбо памет і іншых асаблівасцях знешняга выгляду, колішніх уладальніках і сучасным фондатрымальнікам ды месцы захавання. Такім чынам, прыводзіцца апісанне не выдання наогул, а індывідуальнага асобніка, таму, калі на захаванні ў бібліятэцы маюцца два ці больш экземпляраў той ці іншай каштоўнай кнігі, то ў рэестры будуть прыведзеныя запісы аб кожным з іх як самастойнымі кніжнымі помніку.

Таксама у кожным запісе ўтрымліваецца тэкста ва апісанне кнігі з інфармацый аб прычынах яе ўключэння ў рэестр, і не-калькі ілюстрацый, якія

райсці на старонкі асобных выданняў, улічаных у іх складзе.

Трэці ж раздел рэестра, у сваю чаргу, распавядае аб фондах захаваніх, то-бок тых установах, дзе захоўваюцца кніжныя помнікі. Тут ужо створаныя профілі шасці абласных бібліятэк Беларусі, і іх су-працоўнікі могуць прыступаць да работы па ацэнцы заявак на ўключэнне кніжных помнікаў у Дзяржаўны рэестр, атрыманых ад іх уладальнікаў. У выніку на рэгіональным узроўні можа быць дадзена першасная экспернта ацэнка патэнцыйных кандыдатаў на ўключэнне ў рэестр. Будуць створаны экспернтыя группы з удзелам прадстаў-

# Неабдымны рэсурс правадніка



Кніжныя помнікі з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі.

мнікаў, а таксама было распрацавана праграмнае забеспечэнне для стварэння электроннай базы рэестра.

У выніку на дадзены момант рэестр змяшчае інфармацію больш чым пра тысячу сто кніжных помнікаў. На гэты момант рэурс уключае толькі тыя кніжныя помнікі, якія захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы, таму яго стваральнікі запрашаюць да супрацоўніцтва калег з іншых установоў, каб працягваць напаўненне базы звесткамі аб актуальнымі стане кніжнай спадчыны Беларусі. Адной з галоўных задач рэестра мае быць не толькі ўлік кніжных помнікаў, але і забеспечэнне іх аховы і надзейнага захавання, а таксама высвятыленне інфармаціі аб месцы знаходжання сёняння выданняў таго кшталту за межамі краіны.

Намеснік начальніка ўпраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, начальнік аддзела арганізацыі аховы і ўліку гісторыка-культурных каштоўнасцяў Міністэрства культуры Наталля Лапаціна ўдакладніла, што сёняння статус гісторыка-культурнай каштоўнасці маюць калі дзве сельскіх музеях у зусім

чым у буйных бібліятэках. Сярод іх, безумоўна, вылучаецца Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, у структуры якога дзейнічаюць, у тым ліку, Музей беларускага кнігадрукавання і Музей-бібліятэка Сімёона Полацкага. Дырэктар Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Тамара Джумантаева распавяла, што са ста тысяч адзінк захоўвання ў фондах установы — дваццаць тысяч складаюць кнігі і рукапісы, у тым ліку калія ста старадрукаваных выданняў — то-бок, кніг, якія былі выдадзеныя да 1830 года.

Аляксандар Суша нагадаў, што кніжная спадчына Беларусі надзвычай багата прадстаўлена ў зборах самых розных установ па ўсёй краіне. Так, музей рэдкай кнігі, створаны на аснове кніжных збораў з бібліятэкі роду Паскевічаў, дзейнічае з 2008 года пры Гомельскай абласной бібліятэцы. Летасць адкрыўся аддзел рэдкай кнігі на базе Брэсцкай абласной бібліятэкі імя Максіма Горкага. Часам каштоўныя кніжныя помнікі нацыянальнага і на-ват міжнароднага ўзроўню захоўваюцца нават у сельскіх музеях у зусім

## Як напісаць “біяграфію” кніжнаму помніку

каштоўныя кнігі ў адным месцы, у адміністаратрацыі — у адным цэнтры краю ці стаўліцы дзяржавы. Такім чынам мно-

гія беларускія кніжныя помнікі на працягу XIX стагоддзя былі вывезены ў Санкт-Пецярбург, дзе дзейнічала Імператарская публічная бібліятэка, альбо ў Віленскую публічную бібліятэку — і ў выніку, як вядома, гэта стала прычынай страты многіх каштоўных кніг, якія так ужо ніколі і не вярнуліся ў Беларусь.

Сёння такі падыход не знаходзіць падтрымкі, а адмыслоўцы прытрымліваюцца меркавання, што вывозіць кніжны помнік з месца яго паходжання ці першапачатковага захоўвання не надта этычна і немэтазгодна з пункту гледжання яго папулярызацыі, бо менавіта на месцы найлепш раскрываеца яго патэнцыял. Важна заахвоціць уладальнікаў, каб яны ўсведамілі значэнне помнікаў, якія знаходзяцца ў іх на захаванні, таму сёняння варта развіваць паўнацэнны ўлік такіх кніг на рэгіональным узроўні.

## ЖЫЦЦЯПІС КНІГІ

Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў дае шырокія магчымасці для вывучэння і напаўнення. Кожны з запісаў рэестра, прысвечаны таму ці іншому кніжнаму помніку Беларусі, утрымлівае інфармацію аб назве, аўтары, выдаўцы, часе і месцы выдачы кнігі, яе фізічных ха-

каштоўнасці меркаваць аў выглядзе помніка. Для некаторых пазіцый рэестра даступны таксама поўны тэкст кнігі. Пры працы з рэестрам карыстальнік мае магчымасць праводзіць сарціроўку помнікаў паводле даты альбо месца выдання, мовы тэксту, рабіць выбаркі па некалькіх крэтыерах. Вызначыць месцы захоўвання кніжных помнікаў у тым ці іншым рэгіёне магчыма таксама з дапамогай інтэрактыўнай карты.

## УЛАДАЛЬNIKI RANEI SHYIA I SENNIA SHNIA

Другі раздел рэестра прысвечаны калекцыям, то-бок, кніжным помнікам, якія ўяўляюць каштоўнасць не толькі як адзінкавыя асобнікі, а як сукупнасць кніг, што склалася гістарычна і мае агульнае паходжанне. Асобныя дакументы, якія ўваходзяць у склад такіх калекцыяў, могуць нават не мець прыкметаў кнігагазбуру, якія ўяўляюць сабе, але іх значнасць вызначаецца акурат прыналежнасцю да пэўнага гістарычнага кнігагазбуру, які мог належаць той ці іншай гістарычнай асобе альбо роду. Між іншага, прадстаўленая тут інфармація пра кнігі, друкаваныя Францыскам Скарінам, няеврэйскім кніжным зборы Радзівілаў, кніжныя калекцыі славутых беларусістай Мікалаем Янчукам і Яўхімам Карскага, пра калекцыі інкунабул, лістовак, мініяцюрных выданняў, кніг з аўтографамі. З запісаў рэестра, прысвечаных такім калекцыям, таксама можна пе-



“Эклезіаст”.  
Выданне Францыска Скаріны 1518 года.  
Фота з сайта kp.nlb.by

ніку абласных бібліятэк, краязнаўчых музеяў, іншых установаў, якія змогуць ацэньваць, ці мэтазгодна ўносіць тую ці іншую кнігу ў Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў на падставе крэтыераў, прапісаных у метадычных дакументах, прадстаўленых на сایце. Адной з важных вартастяў Дзяржаўнага рэестра кніжных помнікаў як электроннай базы звестак з’яўляецца яго здольнасць да мадэрнізацыі і канвертациі, што дазволіць забяспечыць надзейную працу са змешчанай у базе інфармацый у будучыні. Рэестр прадугледжвае дэцэнтралізацію збораў звестак аў кніжнай спадчыне, што забяспечвае доступ да яе напаўнення шырокаму колу зацікаўленых асобаў і арганізацый. Пры наяўнасці экспернтай ацэнкі і верыфікацыі заявак на ўключэнне помнікаў, каштоўнасць рэестра ў тым, што магчымасць прыняць уздел у працы па яго напаўненні маюць найперш самі захавальнікі. База прадугледжвае магчымасць працы на беларускай, рускай і англійскай мовах, існуе версія інтэрфэйсу для людзей з абмежаванымі магчымасцямі зроку. Застаецца спадзявацца, што Дзяржаўны рэестр здолеет захаваць усіх аматараў і даследчыкаў айчыннай культурнай спадчыны бліжэйшай пазнаменіцца са светам кніжных помнікаў Беларусі.